

# ЖЫЦЦЁ, АХВЯРАВАЕ НАВУЦЫ

ДА 100-ГОДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ РУБЕНА АВАНЕСАВА

лагічнага факультэта МДУ. З 1939 г. і да канца жыцця Р. Аванесаў працаваў у Інстытуце рускай мовы АН СССР, спачатку старшым навуковым супрацоўнікам, а пазней — загадчыкам сектара дыялекталогіі і гісторыі рускай мовы.

У 1948 г. Рубен Аванесаў паспяхова абараніў доктарскую дысертацию, а ў 1958 г. быў абрани ён членам-карэспандэнтам АН СССР. Навуковая дзеяйнасць вучонага атрымала заслужанае прызнанне і за мяжой: яго збраўші Ганаровым членам Лінгвістычнага таварыства Іэхаславацкай акадэміі навук, Ганарогъм доктарам Варшаўскага ўніверсітэта, замежным членам Акадэміі навук і літаратуры ў Майнцы (Германія).

Спектр навуковых інтэрэсаў Р. Аванесава даволі шырокі і плачасова адзіны — ён быў і застаницца ў гісторыі мовазнаўства лінгвістам-тэарэтыкам і перш за ўсё фанолагам. Бо, як аднойчы трапляло з'явіцца сам Рубен Іванавіч, “фаналогія не толькі галіна мовазнаўства, але і спосаб лінгвістичнага мыслення, элемент лінгвістычнага светапогляду”. Тому зусім не выпадкова, што мечанівіта ён стаў адным з заснавальнікаў Маскоўскай фаналагічнай школы. Фаналагічная тэорыя даследчыка — асаблівы сістэмны спосаб лінгвістычнага мыслення — аказала плённае ўздзеянне на лінгвістычны светапогляд многіх тагачасных мовазнаўцаў як бывога СССР, так і славянскага свету на Захадзе.

Вялікая заслуга Рубена Аванесава ў развіціі дыялекталагічнай навукі ў СССР. У гэтай галіне савецкай лінгвістыкі з найбольшай выразнасцю выявіўся спецыфічныя якасці яго як вучонага: здольнасць да абстрактнага мыслення, умение ў бязмежным моры канкрэтных фактаў адшукаць дакладныя заканамернасці і даць ім новае тэарэтычнае асэнсаванне. Р. Аванесаў стварыў арыгінальную канцепцыю дыялектнай мовы як складанай сістэмы з устойлівымі і рухомымі элементамі. Гэтая канцепцыя пакладзена ў аснову структурнай лінгвістычнай геаграфіі. З поўным правам можна сказаць, што тэарэтычнай база савецкай лінгвагеаграфіі закладзена менавіта Р. Аванесавым. Ён быў ініцыятарам падрыхтоўкі дыялекталагічных атласаў беларускай, рускай і украінскай мов. У 1957 г. пад яго рэдакцыяй выйшаў “Атлас рускіх народных гаворак цэнтральных абласцей на ўсход ад Масквы”, а ў 1963 г. — “Дыялекталагічны атлас беларускай мовы”. Пазней пад кіраўніцтвам Рубена Іванавіча беларускія дыялектолагі надрукавалі новую працу ў дзвюх частках — “Лінгвістычнай геаграфіі і групоўка беларускіх гаворак” (1968 — 1969). За комплекс прац па беларускай лінгвагеаграфіі разам з беларускімі навукоўцамі

Кожны знакаміты вучоны не толькі валодзе вялікім талентам, сілай і стылем своеасаблівага мыслення, але і адрозніваецца зайдроснай у паўсядзённым жыцці сціпласцю, што праца пра-парцыйнальная яго навуковаму аўторству і прызнанню. І чым буйнейшы перад ім чалавек, тым большай сціпласцю ён вылучаецца ў асяроддзі сваіх аднадумцаў. Гэтыя слова можна адрасаваць вядомаму расейску му лінгвісту, члену-карэспандэнту АН СССР, доктару філалагічных навук, прафесару Рубену Іванавічу Аванесаву. Кала асабістых наўкусных інтэрэсаў адзнача-сова з велізарнай уліччы асноў сваім настаўнікам ён акрэсліў наступны чынам: “Мая цікавасць да гісторыі рускай мовы, да рускай дыялекталогіі, да апісальнай і гістарычнай фанетыкі рускай мовы, да арфаграфіі, фаналогіі і тэорыі арфаграфіі была развіта маймі цудоўнымі настаўнікамі. І калі ў гэ-тых галінах навукі пра рускую мову мне ўдалося штосьці стварыць і падрыхтаваць сваіх уласных вучняў, якія працуюць на той жа ніве, дык гэтым я абавязаны галоўным чынам двум цудоўным рускім людзям і найбуйнейшым рускім вучо-ным — Дзмітрыю Мікалаевічу Ушакову і Афана-сію Мацвеевічу Сялішчаву”. Вось узор навукова-га і этычнага крэда сапраўднага вучонага.

Нарадзіўся Рубен Аванесаў 1 лютага 1902 г. у горадзе Шуша (Нагорны Карабах). У 1925 г. за-кончыў Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт. Пра-цаўаў у сярэдняй школе, на рабфаку. У 1932 — 1947 гг. Рубен Іванавіч — загадчык, пазней прафесар кафедры рускай мовы ў Маскоўскім га-радскім педінстытуце. У 1937 г. — прафесар філа-

не. У 1976 г. вучоны быў абранны віцэ-прэзідэнтам “Лінгвістычнага атласа Еўропы”, а мова-знаўцы ёўрапейскай часткі СССР пад яго кіраўніцтвам уключыліся ў гэтую адказную і важную працу.

Многа часу і сіл аддаваў Рубен Іванавіч тэорыі і практыцы гістарычнай лексікалогіі рускай мовы. Ён кіраваў калектывам, які працаў над “Слоўнікам старарускай мовы XI — XIV стст.”. На сёняшні дзень ужо больш за два дзесяткі та-моў названай унікальнай лексікаграфічнай працы выйшлі з друку.

Шмат зрабіў Р. Аванесаў і для падрыхтоўкі кадраў. Ён удзельнічаў у гэтай працы і як лектар, і як аўтар падручніка і дапаможніка для школ і ВНУ, і як складальнік праграм для студэнтаў па розных лінгвістычных курсах. Больш за 180 лінгвістаў праішлі школу Р. Аванесава, з якіх калі 30 сталі дактарамі наукаў. Не, цэнны ўклад Р. Аванесава і ў паваенннае буйное ўніверситеты беларускай лінгвістычнай школы. З 1948 г. і да апошніх дзён свайго жыцця (па ёр 1 траўня 1982 г.) вучоны актыўна супрацоўнічаў з беларускімі мовазнаўцамі, часта прыязжалі ў Мінск. Ён кіраваў дыялекталагічнай кафедрай, дапамагаў маладым навуковцам, тут у яго былі, ёсьць і заўсёды будуть паслядоўнікі і наследнікі.

Пад яго кіраўніцтвам беларускі і вучонымі напісаны і абаронены 17 кандыдатскіх і 5 докторскіх дысергатый.

Жыццё Рубена Аванесава — узор самаахвярнага служэння науцы, велізарнай працаўніцтва і таленту, адданасці справе, выключнай сціпласці і заўсёднай удзячнасці сваім Наставнікам. Выдатны жыццёвы прыклад для кожнага з нас!

Павел МІХАЙЛАЎ,  
кандыдат філалагічных наукаў.

у 1971 г. Р. Аванесаву была прысуджана Дзяржаўная прэмія СССР.

На VIII Міжнародным з'ездзе славістаў (1958) Р. Аванесаў сумесна з С. Бернштэйнам сформуляваў асноўныя тэарэтычныя прынцыпы “Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа”, а пазней раашэннем Міжнароднага камітэта славістаў быў абранны старшынёй Міжнароднай камісіі атласа. Як вядома, гэты грандыёзны па задуме праект у апошніяе дзесяцігоддзе даволі паспяхова рэалізуецца: выйшлі з друку ў розных славянскіх краінах першыя выпускі фанетычнай і лексіка-слова-утваральнай серый атласа.

Аўтарытэт Р. Аванесава як выдатнага дыялектолага-практыка і аднаго са стваральнікаў сучаснай тэорыі лінгваграфіі (як, паручы, і ў галіне фаналогіі) атрымаў сусветнае прызнан-